

Прывітанне таварышу Сталіну групы іспанскіх дэцаў, якія знаходзіліся на ачапцыку ў піонерскіх лагерах «Артэк» у Крыму. (2 стар.)

АРТЫКУЛЫ:

ПЕРАДАВЫ. — Дзець авіяцыі.

Смялей вылучаць маладыя партыйныя кадры. («Права»). (2 стар.)

Тар. Хадковіч. — Вучэбы. (3 стар.)

Гордыя соважы нашай радзімы, сталінскія выхаванцы, лягаюць вышэй за ўсіх, хутчэй за ўсіх і далей за ўсіх. (2 стар.)

Краіна сацыялізма павінна мець тысячы п'янтаў, падрыхтаваных без адрыву ад вытворчасці (3 стар.)

Наўхільна і дакладна ажыццявіць гістарычную пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б) (1 стар.)

Паведамленне ўрадавай камісіі па арганізацыі пералётаў Масква—Паўночная Амерыка. (1 стар.)

ЗА РУБЯЖОМ:

Ваенныя дзеянні ў Кітаі: Паспехі кітайскай авіяцыі. — Камюніке аб баях у Шанхай.

На франтах у Іспаніі: Паўстанне ў гарнізоне імпэрыялістаў у Ларачэ.

Антыфашысцкія сялянскія мітынгі ў Польшчы. Сьвязугубствы ў фашысцкай Германіі.

ДЗЕНЬ АВІАЦЫІ

Сення — усенароднае свята. Працоўны нашай вялікай, неабсяжнай радзімы ў пачуццым радасці і захаплення адзначаюць слаўную дату — Дзень авіяцыі.

Шматлікім савецкі народ любіць сваю авіяцыю, ажуржае яе штодзённымі хлопатамі, натхнае нашых гордых сокалаў Краіны Саветаў лятаць далей за ўсіх, вышэй за ўсіх, хутчэй за ўсіх. Праз моры і авіяны, праз воблакі і туманы крылы авіяцыі — крылы Саветаў праносяць сьвят Краіны сацыялізма, дэманструюць бурна растучую магутнасць нашай радзімы.

Наша авіяцыя — гэта плыць ад плыці працоўных нашай радзімы. Яна створана, вырашчана і кіруецца народам. Імяна ў гэтым і закладзена яе магутнасць і поспехі, найвялікшыя перспектывы яе далайшага росту і перамог.

Наша краіна стала вялікай авіяцыйнай дзяржавай. Нашы авіяцыі і павятраўныя сілы сталі неназвальнымі. Мы робім самы складаны, найтанчэйшы, дакладнейшы машыны.

«Мы вырастлі ў нашых павятрах сямі і маем зараз у сваёй авіяцыі такіх людзей, якія па праву лічацца лепшымі авіятарамі свету... лепшымі людзямі нашай Чырвонай Арміі, валодаючым поўнашчо, па-сапраўтнаму, па-сталінску тэхнічнай авіяцыйнай справы, ведаючым і любячым сваю справу, як належыць ведаць і любіць сваю работу ўсякаму часнаму партыйнаму і непартыйнаму большэвіку». (Варашылаў).

Імяна ў высю, шырока гарызонты, быстрае перамаганне прастораў і перашкод, дакладна і навукова абгрунтаванасць — вось большэвіцкі якасці нашай радзімы і яго верных сыноў — гордых сокалаў, смела луючых у небесных прасторах. Авадоўцаў гэты большэвіцкі якасці штодзённа вучаць працоўны нашай радзімы комуністычная партыя, валікі прадзіды, геніі і натхніцель ўсіх перамог таварыш Сталін.

Яму, вялікаму праватры, наша краіна абавязана сваёй авіяцыйнай магутнасцю. Натхнаемым любімым правам, нашы гордыя сокалы, сталінскія выхаванцы кожны год прыносяць новыя сусветныя рэкорды сваёй краіне.

Гераічна экспедыцыі па заваяванню Паўночнага полюса, зроблена Героямі Саюза О. Ю. Шмігтам, М. І. Шведковым, Флар-Ітурманам І. Т. Спірыным і гордымі сокаламі нашай Краіны Героямі Саюза дэцкамі Малазавым, Вадзі Іванам, Аляксеевым, Мазурукам, Галавіным, Вабушкіным і іх адважнымі саартынікамі, — услаўляюць і ўвесь свет. Чырвоны Паўночнага полюса, дасягнуў знога марыла чалавечыя сагоўдзі, узята большэвікамі, заваявана Усугрэ, і даўга. Сяг нашай сацыялістычнай радзімы гора развіваецца ў лядавых прасторах Артык. Аважыны сімоўшчыні Панаіна, Кроньскі, Шыроў і Фёлару расшыфроўваюць перагалавы тэмпы прыроды. Зноўкі аб пагозе, што пераходзіла на афору паларнай станцыі «Паўночны полюс», прымае ўвесь свет.

Бяспрыкладны ў гісторыі заваяванню Артык і авіяны бесасалачны паёт Масква — Паўночны полюс — Паўночная Амерыка, Італія, Індыя, здыў увесь свет, Герой Саюза тт. Чкалаў, Байдукоў і Беляноў па легендарна ачынілі смалёна «АНТ-25» гераічна па Сталінскай трасе дасягнулі Злучаных Штатаў Амерыкі, пакрышы павятраны шлях, роўны, прыкладна 11.500 кілометрам. Недалёка тая галзіна, калі свет будзе сведкай новых поспехаў, якія будуць зроблены патрыятычнай савецкай авіяцыяй. Гэта ўпэўненасць прытуецца на моцным фундаменце. Нашы машыны выдатныя, нашы моторы зноўшляхны, нашы прыборы закладзены, нашы дэцкі, выхаваны і кіруючы партыя і таварыш Сталін, маюць усё неабходнае якасці, каб лятаць далей, хутчэй і вышэй за ўсіх.

Поспехі нашай авіяцыі настолькі вялікі, што аб гэтым усё гучней пачынаюць гаварыць прастаўнікі капіталістычнага све-

ту. Гэты перамогі вымушаны былі прызнаць і адкрытыя ворагі савецкага народа. Нават у Германіі і Японіі дзур зымуша былі прызнаць бясспрэчнасць дасягненняў нашай авіяцыі.

Нашы самалёты на сваіх крылах міру нясуць культуру. Наша авіяцыя, перш за ўсё, ажыццяўляе творчыя задачы сацыялістычнага будаўніцтва. Пры дапамозе авіяцыі мы паскараем тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва, укаранем культуру ў самыя аддаленыя куткі нашай неабсяжнай радзімы. Савецкія павятраўныя трасы вырастлі ў 3 1/2 разы, дасягнуўшы 52.000 кілометраў. Шырока разгортаецца работа авіяцыі па асваенню Поўначы. Растуць пасажырска і грузавыя авіяперавозкі. У многіх галінах народнай гаспадаркі нашай краіны авіяцыя знаходзіць сабе прыстасаванне.

Апрача грамадзянскай авіяцыі мы ствараем і ўдасканальваем ваенную авіяцыю, якая ў нас з'яўляецца, перш за ўсё, сродкам забеспячэння міру ва ўсім свеце. Мы яе ўмацоўваем і будзем яшчэ больш умацоўваць, каб даць сакрушаючы адпор таму, хто адважыцца пасагнуць на сьмешчаныя граніцы нашай радзімы.

Інымі мэтам служыць авіяцыя капіталістычных краін. Там крылы самалётаў нясуць смерць, разбураюць у мэтах імперыялістычных захаў прагнах імперыялістаў.

Германска-італьянскія інтэрвенты ў Іспаніі, японскія інтэрвенты ў Кітаі пры дапамозе авіяцыі зверака зноўшляхны тысячы жанчын і дзяцей, разбураюць і знішчаюць на шляху ўсё жывое; крўнечыя гарды ператвараюцца ў руіны, кучы пошлеу. Але крўвавым псам не ўлаецца і ніколі не ўдасца зламаць сілу і волю народа, працоўных мас, калі яны ідуць за свабоду, за мір, за шчасце сваёй радзімы. Аб гэтым ярка гаворыць гераічная барабца іспанскага народа супроць фашысцкіх імперыялістаў і інтэрвентаў. Палімаецца вялікі кітайскі народ у рашучай схватцы супроць японскіх імперыялістаў. Увесь свет з'яўляецца сведкай шалёнай гонкі ўзброенай фашысцкай краіны. Усё рытуецца да сусветнай вайны. Фашысцкія аграры агнём і кроўю хочунь устанавіць сваё крўвавае ўладарства, яны развіваюць новую вялікую вайну і, у першую чаргу, супроць Саюза Саюза.

Ашадель фашызм у сваёй зварынай злобе супроць нашай радзімы шукае сабе супольнікаў і пасобнікаў і ў нашай краіне сарод ліквідаваных капіталістычных класаў і рознай антысавецкай палалі.

Трансіска-бухаранская шайка баптыстаў і полая банда адрэнікаў з шайкі тухачоўскіх аказаліся самай каншоўнай знаходкай для фашысцкіх ахрарак. Савецкі народ раздзіў іх у банду, тройчы пракаляў гэтых адрэнікаў раздзіме, назаб пахаваў іх імённы.

У адказ на вызакі ворагаў — фашысцкіх наймітаў — савецкі народ вышэй паліў разволюшную пільнасць і бяспінава выкаршоўвае трапіска-бухаранскіх паследшанаў — агентаў японска-германска і польскай разведкі. Чырвоная Армія, ажуржана любовію народа, маіцея з кожным днём і гатова ў кожную хвіліну даць сакрушаючы адпор ворагу, адкуль-бы ён ні прышоў.

Ворагі народа, якія прамалі ў асабіста-хімаўскі арганізацы нашай рэспублікі німада нашкоўлілі нам. Ліквітуючы рэшткі шкідніцтва на гэтым важнейшым участку абароннай работы, ачышчаючы Беларусь зноўкі зноўкі ад польскіх шпіёнаў і дыверсантаў, савецкі народ маіце абаронную работу. Ва ўсёй гэтай рабоце пачаснае месца належыць падрыхтоўцы без адрыву ад вытворчасці новых тысяч п'янтаў, па-рашчываюцца, планерыстаў. Кулі летных кідраў — аэраплубы — з'яўляюцца прытрам увагі і хлопатаў усёй савецкай грамадскасці.

Савецкі народ любіць сваю авіяцыю. Тысячы маладых рабочых і калгаснікаў жадаюць навучыцца на-майстэрку вецці самалёт, жадаюць стаць майстрамі парахунага спорта і пашерыма, каб у момант калі гэта будзе патрэба, павесці неаскаржымых аскаралікі чырвоных павятраных караблёў, адстаць мір і прысуды роднай савецкай зямлі і знішчыць усякіх, хто адважыцца пасагнуць на сьмешчальнасць яе граніцы.



Таварышы СТАЛІН, ВАРАШЫЛАЎ і Герой Саюза тт. БАЙДУКОЎ і БЕЛЯНОЎ на Шчолнаўскім аэрадроме ў дзень звароту самалёта «АНТ-25» з артычнага пералётаў Масква—астроў Чкалава (1936 г.).

Няўхільна і дакладна ажыццявіць гістарычную пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б)

У ЛЕПЕЛІ НЕ ЗРОБЛЕНЫ ВЫВАДЫ

Вядома, што ворагі народу німада нашкоўлілі ў Лепельскім раёне. Партыйная арганізацыя абавязана была з гэтага факта зрабіць належныя палітычныя вывады. На жаль, гэтага накуль няма. Партыяна-азацыя не зрабіла ўсё неабходнае для таго, каб гістарычную пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б) зрабіць звабкам усіх працоўных раёна. Тут у прыватнасці яшчэ няма належнай барабцы з фактамі грубых і базупічных зносінаў да калгаснікаў і аднаасобнікаў.

Замест таго, каб мабілізаваць усю сілу на хутэйшую рэалізацыю пастановы, некаторыя старшыні сельсаветаў сталі на шлях ачаўшчыванства. Старшыні Лепельскага і Паліскага сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі весткі райкому КП(б)Б, што пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) расту-мачана ва ўсіх калгасах, што зэкванца работа па назалежэнню калгаснікаў прысядзібнымі ўчасткамі. Пры правярэнні аказалася, што нічога не зроблена. Паліскае сельсаветаў Баграшоў і Шаляк далі в

ГОРДЫЯ СОКАЛЫ НАШАЙ РАДЗІМЫ, СТАЛІНСКІЯ ВЫХАВАНЦЫ ЛЯТАЮЦЬ ВЫШЭІ ЗА ЁСІХ, ХУТЧЭІ ЗА ЁСІХ І ДАЛЕІ ЗА ЁСІХ

СПРАВЫ І ЛЮДЗІ ПАЛЯРНАЙ АВІАЦЫІ

У тайсе і тундры Совецкай Паўначы растуць новы гарады і рабочыя пасёлкі. На берагах Палярнага мора раскіданы шматлікі аэрапорты. Народы Паўначы сямілінамі крокамі дасягаюць у сваім развіцці перадавы ў культурных адносінах найвышэйшага нашага Саюза. Ва ўсім гэтым — немалая заслуга адважных савецкіх лётчыкаў палярнай авіацыі Галоўпаўночморшляху.

Авіяныя машыны ўвайшлі ў быт Совецкай Паўначы. Разведка льдоў, морскага зверга, геаграфічныя даследаванні, перавозка пасажыраў, пошты і тавараў — усё гэта робіцца з дапамогай палярнай авіацыі.

3 жніўня 1936 года па жнівень 1937 года самалёты палярнай авіацыі за 15.594 летнікі гадзіны паляталі за 2.702.439 кілометраў. На самалётах перавезена 8.069 пасажыраў, 111.251 кіلوграм пошты і 730.010 кілограмаў грузаў.

Часамі самалётам прыходзіцца выконваць незвычайныя для авіацыі заданні. Так, напрыклад, на буйнішчым Нормальскага політэхнічнага камбіната самалёт адправіў рашотку руды. Буйнішчым не было-б выкапаць ў тэрмін, калі-б палярная авіацыя не даставіла на будоўлю неабходныя матэрыялы. Самалёт у двухмесячны тэрмін перакінуў каля 800 тон будоўліных матэрыялаў і абсталявання, харчавання, фуражы, спецвобраткі. У Нормальскім самалёт везіў муку, крупы, боты, дошкі, артылерыйскае жалеза, пясекі. Паўночныя аэрапорты паходзілі больш на вольскія таварныя прыстані, чым на звычайныя аэрапорты. Дышчы ўдарнікі — стаянучыя паветранага транспарту пілоты т.т. Зайкоў, Ерэмюк, Губінін, Нікітаў і інш. з гонарам і ў тэрмін выканалі ўрадавае заданне.

Вылітная работа прароблена палярнай авіацыяй на зімоўках. Асабліва алачачыся чуючы атрад, які камандуе маляці летчыка-організатар тав. Камініскі. Апрача лётнай разведкі Чукоцкага мора і праходкі караванаў морскіх суднаў атрад даставіў на новую метраэраметрычную станцыю на Анадырскім хрыбце драўляны дом у разабраным візе, паліва, абсталяванне станцыі, а таксама ўвесь скарб работнікаў. Атрад добра паставіў і санітарную службу.

Палярная авіацыя аказвае непаўняму паслугу азідацкім сім'ям. Пілот т. Чаравічын на самалёце «Н-29» лятаў з Іркуцка на зімоўку мыса Меландурва. Ён даставіў туды пошту ў паселішчы сім'яў. Зараз лётчык Чаравічын на самалёце «Н-10» робіць разведку ў шуганых зямлі Саннікава.

Пілот т. Махоткін на самалёце «Н-15» пропавіў зімой назоўны многі палярныя станцыі на ўзбярэжжы Карскага мора, даставіў зімоўшчыкам пошту, газеты і прэска, перавёз апажыў на завімаваўшае ў Ільдах гідрграфічнае судно «Тарос».

Воспой гэтага года самалёт палярнай авіацыі ў горна Белага мора абслугоўваў аэрабавіацыю прамісловы. На разведку зьезд працаваў на самалёце «Сталь-2» пілоты т. Вязоў і Вершынін. Да прымянення самалётаў сярэдняга даўжыня да-

ча морскага зверга не перавышала 30—35 тыс. галоў, цяпер яна павялічылася да 150 тыс. галоў.

Навігацыя 1936 года, палазычэй лётчыка на сваёй дэдавай абстаноўцы, скончылася добра таксама дзякуючы паспяховай разведцы льдоў з самалётаў. Вліскучыя палёт Герою Совецкага Саюза тт. Молжава і Алексеева, пілоту-організатару тт. Казлова і Чаравічына дапамагалі дэдаколам выбраць найбольш правільныя шляхі і вывесці судны да парты.

Удалыя дэдацыя разведкі ў навігацыю 1937 года дапамагалі правесці судны ў небывала ранні тэрмін міма мыса Чэлюскіна. У заключэнне мпе астатня памоміць аб выдатных пералётах, праробленых у мінулым авіацыйным годзе.

Гэта пералёт Героя Совецкага Саюза т. Леванеўскага з Лос-Анжэлеса ў Маскву — 17.166 кілометраў. Гэты пералёт намеріў будучую трасу міжнародных зносін. Потым — трансартны пералёт Героя Совецкага Саюза т. Молжава па маршруту: Крэслаўск — Якуцк — Уэльс — мыс Шпіцга — мыс Чэлюскі — Архангельск — Масква — Краснаарск. Тав. Молжава абвешчаў работу ўсёй прадырмствы Галоўпаўночморшляху, робячы не раз лётаныя разведкі. Самалёт лятаў 26.300 кілометраў.

І, нарэшце, пералёт па тэму-ж маршруту — упернішч ў сімовых умовах — пілота-організатара тав. Фараха. Пералёт меў велізарнае палітычнае значэнне. Зімоўшчыкі самых аддаленых пунктаў упернішч сімоў ўстанавілі жыццё сувязь з матэрыкам. Па дарозе экзепціўна даставіла на некаторыя зімоўкі працоў і выведла адтуль хворых.


Наступныя этапы — гэта гістарычны пералёт паветранай арміі на Паўночны полюс і абсталяванне там навуковай станцыі.

Асабліва поўска даю Совецкаму Саюзу практычную магчымасць з'явіцца найбольшым шляхам СССР з Паўночнай Амерыкай.

Шмат зроблена авіацыяй на Паўночы, дзе па ініцыятыве таварыша Сталіна праводзіцца вялікія работы па аэраляндзі Антарктыды. Але гэта толькі пачатак. У бліжэйшыя два-тры гады паўночныя лініі будуць абсталяваны радыёмагніткамі, прамаісловаць дасць нам новыя хуткасныя самалёты і мы зможам перамагчы цяжкую ноч і асеннюю расу існу на зялёных, надаліць рэгулярныя паветраныя зносіны з аддаленымі пунктамі на паўначы нашай неабсяжнай краіны.

Самалёт — жаданы гошч у любым кутку таягі і тундры, дзе ёсьць жыццё людзі. Там, дзе пралятаюць самалёты, жыццё людзей робіцца іншым. Самалёт нясуць савецкую культуру народам далёкай Паўначы. Жыццё гэтых народаў стала лепш і веселей, як і ва ўсёх вучках нашай радзімы, квітняючай пад кіраўніцтвам правадыра народаў таварыша Сталіна.

М. ШВЕЛЕУ,
Герой Совецкага Саюза — начальнік палярнай авіацыі Галоўпаўночморшляху.



Знамыя парашуцкі Совецкага Саюза, ордэнаносці тт. Янаўева, Каміева, Фёдарова і Саўчанка. Фото Ф. Кіслова (СФ).

ПРЫВІТАННЕ ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ ГРУПЫ ІСПАНСКІХ ДЗЯЦІ, ЯКІЯ ЗНАХОДЗІЛІСЯ НА АДПАЧЫНКУ У ПІОНЕРСКИМ ЛАГЕРЫ „АРТЭК“ У КРЫМУ

Дарогі і любімыя правадзёр і бацька савецкага пралетарыята таварыша Сталіні! У той час, калі наша дарагая радзіма — Іспанія ахоплена жахамі вайны, навазанай і справакаванай ашчыстамі-інтэрвентамі з Германіі і Італіі, калі нашы бацькі і браты б'юцца за свабоду і незалежнасць нашага вароту, мы, група іспанскіх дзяцей, прывезеная на Вашай асабістай ініцыятыве ў гэтыя дні і цудоўны Совецкі Саюз, хутка змагаем з жахам і пакуты, учынення нам вайны.

Чатыры месяцы мы знаходзімся ў вядомым піонерскім лагеры «Артэк», у жыльнішчым кутку Крыма на беразе Чорнага мора.

Жыццё наша праходзіла, як у казцы. Мы акружаны любюю і ласкай, мы фізічна падужалі і наравіліся і набылі многі культурныя і карысныя навыкі: навучыліся іграць у вальсёў, гараркі, займацца фізкультурай, вывучылі віноўту, прадаваць, навуцы інашчым, аказвалі першую медыцынскую дапамогу. Збірлі каменныя каменныя, расліны, насякомых, навуцы інашчым у тэхнічных гуртах, асабліва палобілі рабры розныя анімалы. Мы жылі ўвесь гэты час так, як ніколі не марылі. Заваялі памчотую і

дзёную дружбу з савецкімі піонерамі. Разам з імі зрабілі рад выдатных экскурсій-находаў у цікавыя месцы Крыма.

Мы марылі аб тым, як у Маскве многа і старанна будзе вучыцца. Мы верым, што можам далучыцца да зусім новай культуры, што мы набудзем такія веды, якія пазрытуць з нас моцных барацьбою за свабоду і шчасце ўсёй працоўнай.

Мы ведаем, што многія з нас з-за вайны ў нашай краіне зусім нагартаваныя і малакультурныя, але гэта нас цалер не падае, бо мы знаходзімся на радзіме рабочых усёго свету, дзе ўсе нам дапамагаюць і любяць нас.

Нам падаека Вам за ўсё, што робіцца для нашай краіны і для нас, дзяцей, — бязмежна, і як адзіны адказ з нашага боку мы даем урачыстае абяцанне Вам, што будзем добра вучыцца і што нашы наведны і дзёшчыліны будуць бязборонны.

У нас ёсьць адно жаданне, адна марэ, гэта бацьшы Вас, каб асабіста пералётце Вам усю тую ўдзячнасць, што жыве ў нашых сэрцах.

Мы гаворым нашым пісьмо, усклікаючы: «Нахай жыве наш бацька і друг таварыш СТАЛІН!»



Тав. Захарэў, студэнт Беларускага ордэнанскага інстытута фізкультуры, нясправадні Дня авіацыі зрабу свой першы прыжок з парашутам. НА ЗДЫМКУ: тав. Захарэў у момант прыляжжэння. Фото С. Грына.

РЭКОРДЫ СОВЕЦКІХ ПІЛОТАЎ

Да сучаснага моманту Міжнародная спартыўная камісія пры Міжнароднай авіацыйнай федэрацыі (ФАІ) запісвала і занесла ў афіцыйны спісак савецкіх і міжнародных рэкордаў 24 міжнародныя рэкорды, устаноўлены лётчыкамі і планерыстамі СССР. З гэтага ліку 12 рэкордаў устаноўлены на самалётах і гідрсамалётах і 5 на планерах.

Пераважна большасць — 16 рэкордаў (на класах самалётаў і гідрсамалётаў) адносіцца да разраду высотных. Яны бліскуча даказваюць, што савецкая авіацыйная прамісловасць ужо стварыла машыны, якія поўнасцю задавальваюць адно з

асноўных патрабаванняў сучаснай авіацыі: лятаць як можна вышэй.

Усе гэтыя рэкорды ўстаноўлены на магчымых сярэйных транспартных машынах, якія ўжо даўно знаходзяцца на службе народнай гаспадаркі нашай краіны. За выключэннем двух, рэкорды ўстаноўлены на машынах з камерыцыйнай нагруквай ад 500 да 13 тысяч кілограмаў.

Рэкорд, устаноўлены 14 мая 1937 года Героем Совецкага Саюза т. Вайдуковым разам з лётчыкам т. Каставевым, у сваю чаргу паказвае, што наша авіацыя паспяхоа справляецца і з заданымі партыі і ўрада аб авіацыйна-скарсных дзяцкіх нашых самалётаў.

СМЯЛЕЙ ВЫЛУЧАЦЬ МАЛАДЫЯ ПАРТЫЙНЫЯ КАДРЫ

Выдатны час перажывае наша партыя. З асаблівай сілай прадляюцца невячарпальныя арганізатарскія таленты, закладзеныя ў народзе. Да кіраўніцтва прыйшлі і прыходзяць тысячы новых работнікаў, узрастаных рэвалюцыяй. Трэба і далей смялей і шырай вылучаць растуць партыйныя кадры.

Нама нічога больш шкоднага для партыі, як кансерватызм у вылучэнні кадры, штучны застой. Ленін і Сталін — арганізатары камуністычнай партыі — на працягу доўгіх год істотна працавалі над выхаваннем і вылучэннем новых кадры. Ленін прапавіваў суровы суровы тых партыйных работнікаў, якія вярталіся аб нехачэнах людзей, штучна стрымлівалі іх рост. Таварыш Сталін, упарт і настойліва прапавіваў на выхаванне кадры, вучыць нас прылядаць шукаць людзей, дапамагаць ім расці, спецаасова вылучаць каб яны не засяжаліся на адным месцы і не пачалі загінаваць.

Скончыўшыся назоўна выбары партыйных органаў і ўся настаячая практыка паказваюць, што ніколі яшчэ ў партыі не было такога велізарнага на сваёму размаху вылучэння новых кадры, такога небывалага ўзліку актывісці камуністаў, які зава. Дастаюцца скажы, што ўжо вылучаны тысячы новых работнікаў у якасці другіх і трэціх сакратароў райкомаў, дзясяткі тысяч намеснікаў сакратароў парткомаў пярвочных арганізацый. Гэты працэс, падрыхтаваў усёй паліцэрай работай, знамянуе сабою найвылі-

шную перамогу партыі. Ён з'яўляецца рэзультатам таго што ўся дзейнасць нашай партыі, істотная работа Леніна і Сталіна заўсёды былі пранікнуты клопатамі аб падрыхтоўцы і палобных кадры, клопатамі аб рэзервах аб растуць кадры.

Сталінскія прынішчы падбору і вылучэння кадры — закон для партыйных арганізацый. Усе мы ведаем, да якіх сур'ёзных вынікаў прывяло паршэнне гэтых прынішчы. Аднак і цяпер некаторыя партыйныя арганізацыі прадаўжаюць падбіраць кадры на сямейнаму, па-аіччанаму. Даводзіцца проста ззаўважыць, што многія украінскія партыйныя арганізацыі не зрабілі ніякіх уракаў з сур'ёзных падаў, меўшых месца там. У прыкрасці, у Жытоміры, у Камінен-Палюска і ў іншых пагранічных арганізацыях кадры паранейшаму падбіраюцца па-кумаўству, у партыйным апарате сідзяць работнікі, адарваныя ад мас і не ўзнаючыя палітычнага давер'я.

Не мала яшчэ прыкладаў і фактаў парвархоўных адносін да падбору і вылучэння кадры. Не ўсе яшчэ разумеюць, што правільнае размеркаванне і выхаванне кадры, умешна атшчуваць з невячарпальнай народнай крыніцы таленавітых арганізатараў асоцыялізма — вось што вырашае поспех справы, вось што з'яўляецца на зараз галоўным у рабоце партарганізацый. Прычым заўсёды трэба памоміць, што краіна наша акружана з усіх старон капіталістычнымі дзяржавамі. Унутры краіны не мала яшчэ рэшткаў і рэшт-

чак ліквідаваных аэксплаататарскіх класаў. Як зніпу вока, трэба аберагаць партыйны апарат ад пранікнення ў яго ілётчэй чужых, выадкоўчых.

Трэба ўбраць усё ілгоднае, гнідзе з партыйнага апарата. Як след трэба растрасці абыватальскае балота, якое стварылася ў асобных арганізацыях. У нас няма такіх работнікаў, якія не адоўжылі рашуча і да канца выкрываць і баляцісць ашчыныя ворагаў. Яны не вядоўдзюць асноўнымі большасцімі якасцімі — пільнасцю і неспрымрмасцю. Нягэта такі людзей трэмаць у партыйным апарате. Параз, як ніколі раней, правільная палітычная лінія павінна спалучацца з яе паспяховым практычным аамплідаўлянем. А рабры гэта могуць тыя людзі, да каіна аданяны партыі Леніна — Сталіна, назмерна неавівалячы ворагаў народа людзі, да якіх мы і задычы нашай партыі складамуць моту жыцця.

Людзей вырашлых, чаканючых сваяго вылучэння, ілме у кожнай арганізацыі. Аднак у разе месі паранейшаму маруна, намясла вылучаюць новых людзей не заўважаюць вырашлых кадры, прадаўжаюць знаходзіцца ў кругу блізкіх людзей, ілм прыказкам гэтага можа служыць райком захода імя Петруфскага. Там да гэтага часу не заўважаюць вырашлых партыйных кадры, не працуюць з імі, не вылучаюць. За два апошнія гады з завада імя Петруфскага, з гэтай шматтысячнай партыйнай арганізацыі, дзе несумешна, вырасілі сотні выдатных работнікаў, не вылучана ні аднаго чалавека на колькі-небудзь буйную партыйную, савецкую работу. Завад імя Петруфскага не адзіноч, тое-ж самае можа сказаць пра шматлікія шматкі Дабаса, пра бакінскую партарганізацыю, дзе налца маруна ідзе вылучэнне новых кадры.

НА ПАВЕТРАНЫХ МАГІСТРАЛЯХ СССР

Паветраны транспарт Совецкай краіны развіваецца тампай, недаступным ні адной капіталістычнай дзяржаве ў свеце. Па перавозках грузаў і пошты авіацыя СССР ужо цяпер азімае першае месца на зямным шпры.

У 1934 годзе самалёты Аэрафлота налліталі 5.900.000 тона-кілометраў, у 1936 годзе — 20.900.000 тона-кілометраў. У бігучым годзе самалёты транспартнай авіацыі павінны наллітаць 25.000.000 тона-кілометраў. У параўнанні з мінулым годам перавозкі грузаў узрастуць з 33.000 да 38.000 тон, перавозкі пошты з 5.770 тон да 6.200.

Самалёты грамадзянскай авіацыі ўлеўняна ўваходзіць у быт савецкіх гарадоў і сёл. У мінулым годзе было перавезена 167 тысяч пасажыраў, у гэтым годзе павінна быць перавезена 180 тысяч чалавек. Краіна пакрылася густой сеткаю паветраных рэгулярна дзейнічючых магістраляў.

Тры галоўнейшыя паветраныя лініі з'яўляюць Маскву з Вязьністакам, Баку з Ташкентам, Самалёты ляцяць да далёкіх аўлаў Сванеты, у высокагорныя паселішчы Паміра і аддаленыя раёны Казахасты і Туркменіі. Пасажырскі поезд праходзіць шлях ад Масквы да Ташкента ў 87 гадз. 30 мін. Самалёт дастае пасажыра з Масквы ў Ташкент за 28 гадз.

Штодзёна курсуюць машыны па паветраных лініях ад Масквы да Ленінграда, Одэсы, Менска, Сочы, Сіфэропаля, Саратава, Харкава, Астрахані, Новаасібірскі. Паветраныя шляхі з'яўляюць Одсу з Батумі, Омск з Тараі, Іркуцк з Якуцкам і Байдаё, Хабараўск з Александрўскам-на-Сахаліне і Охай і т. л.

Асабліва вялікае значэнне набыла транспартная авіацыя ў рэспубліцы Сярэдняй Азіі. Пастаянны рейсы робіць самалёт на лініях Ашхабад—Ташаў, Турткуль — Нова-Ургенч, Ташкент — Фрунзе, Сталінабад — Харог, Алма-Ата—Вертыс і інш.

Прадліжасць паветраных ліній Аэрафлота дзяржаўнага значэння даасгудна 55.000 кілометраў.

Авіацыя з'яўляецца СССР з зарубежнымі краінамі. Нармальна дзейнічае паветраная магістраль Масква — Прага.

Рэгулярна адбываюцца палёты на ядэльна адраграт авіацыі Масква — Владзіка Лукі — Ратэ — Стэагольм. Праз Стэагольм, прыстаючыся паветраным транспартам, пасажыр на працягу аднаго дня можа трапіць з Масквы ў Парыж ці ў Лондан.

Штодзёна курсуюць самалёты па лініі Улан-Удэ — Алтан — Вулаз — Улан-Батор працягласцю ў 540 кілометраў.

Паветраныя лініі Ташкент — Кабул з'яўляе СССР з Афганістанам. На гэтай лініі дзёжніць у 957 кілометраў робіцца восем рейсаў у месяц.

Пасля гераічных трансартных пералётаў усталла на чаргу праблема стварен-

ня рэгулярнай паветранай лініі Масква—Злучаныя Штаты Амерыкі. Вывучаюць два зарыянты паветранай сувязі з Амерыкай праз Паўночны полюс і праз Якут—Анадыр і Аласку. Савецкая авіацыйная тэхніка знаходзіцца на такім высокім узроўні, што абодва варыянты з'яўляюць рэальнымі.

Характар грузах перавозак грамадзянскага паветранага флота — самы рознастайны.

На лініі Карскайскія завады — Дзу салы перавозіцца каптоўная руда. Шматлікіх металаў, пушніны і іншыя грузы перавозіцца на авіацыіх Далёкага Усходу і Усходняй Сібіры. У жніўні пякія машыны Аэрафлота прыступілі ў масавай перавозкі жытцяў з Ашхабада Ташаўскую аўругу. Усяго для ташаўскіх калгаснікаў будзе перакінута больш 10.000 авец. З года ў год расце колькасць таварных грузаў, дастаўляемых самалётамі Аэрафлота. Самалёты перакідаюць свежыя чароні, мандарыны, вінаград з Каўказа, Крым і Сярэдняй Азіі ў аддаленыя сіелены Паміра па паветраных лініях заківаецца хлеб. Самалёты вазуць рыбу, пушніну, медыкаменты.

Піжжа перанашыць велізарную ролю самалёта ў даставі гасет. У гэтым годзе Аэрафлот павінен перавесці 130 млн. авец эмпілаў цэнтральных і месювых газет. Штодзёна з Масквы па ўсёх напрамках самалёты развозяць «Правду», «Известія», «Комсомольскую правду» і інш. газеты.

Самалётны парк савецкага грамадзянскага флота павялічыцца ўраўнаважэнным машынамі. Перш за ўсё, трэба адзначыць камфортабельны самалёт «АНТ-35» крэйсерскай хуткасцю 290—300 кілометраў у гадзіну. Машына ўмяшчае дзевяці пасажыраў. Вялікую цікавасць прадаўцаў ляць таксама новыя 12-месювыя самалёты «ЗП-1».

З кожным годам паліпшаецца тэхнічнае аснашчэнне нашых трас. Паветраныя лініі абсталяваюцца радыёмагніткамі, радыёстанцыямі і савецкамаілі. Прапавіць не ўсё паветраных магістралях круглы год круглыя суткі — чарговая садача, якую мы навіны вырашаны.

Грамадзянскаму паветранаму флоту побач з транспартнай работай прыходзіць вешч таксама барацьбу з малярнай і шпакінамі сельскай гаспадаркі.

У нашай краіне пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна створана вылітная авіацыйная прамісловасць, абамяжана грамадзянскі паветраны флот новымі машынамі і новым абсталяваннем. Ад работнікаў грамадзянскай авіацыі залежыць асвоіць практыку нашай індустрыі і прамісловыя ўзорна служыць на карысць нашаму вялікаму народу.

І. Ф. ШЫРОКІ,
Намеснік начальніка Галоўнага кіраўніцтва грамадзянскага паветранага флота

СВЯТА ў РАЁНАХ БССР

РЭЧЫЦА. Па ўсёх прадырмствах і ўстановах горада праводзіцца гутаркі аблі авіацыі. У пых і змянах закладвай фабрыкі «10 Кастрычнік» праводзіцца гутаркі аб міжнародным становішчы, чытаюцца матэрыялы аб выдатных пералётах праз Паўночны полюс.

На пікэтым аэрозе «Інтэрнацыянал» у параку прыгтоўкі да Дня авіацыі арганізаван стравоковы турот з 25 чалавек. Туроткоўцы траніруюцца на ачаку норы парашуцкага страка пермай і другога ступені.

18 жніўня райсовет Асоавіахіма арганізуе вялікую масоўку. Аб'ядуцца таксама спартыўны каманд ППХА.

МСНІСЛАУ. Асоавіахімаўскія і комсомольскія арганізацыі раёна ў сувязі з падрыхтоўкай да Дня авіацыі ўмяшлі абаронную работу. У дзень авіацыі напрыжкіні будучы з'яваць норы на варашаўскага страка. Норы на значкі ППХА і ГСА будучы ў гэты дзень здаваць хатнія гаспадыні.

Чыгуначнікі 8-й дыстанцыі Заходняй чыгуны сустракаюць Дзень авіацыі ўраманнем абароннай работы. Асоавіахімаўскія арганізацыі 8-й дыстанцыі ады з лепшых на вуале. Тут 70 проц. работчых членаў Асоавіахіма, 98 чалавек варашаўскага стракоў, 52 чал. адліі норы на значок ППХА.

Пры вылучэнні часам стараюцца шукаць людзей са стакам, з багатай апытай, як бышам толькі гэтым вызначыцца на якасць работніка. Працягам саж работы або саланы партыйны стаж не з'яўляюцца яшчэ асноўным крытэрыем пры вылучэнні таго ці іншага таварыша.

Апошнім прызнак — бязмежная аддчаснасць партыі, псеіпейна сувязі з масамі, бязмежная нявапсць да ворагаў народа і ўмешна валодаць большасцімі сцялчэтай справы з шырокім рэвалюцыяным размахам.

У агульным ланцугу ўсёх мерапрыемстваў партыі па вылучэнні і выхаванню партыйных кадры асабае значэнне мае рэалізацыя прапановы таварыша Сталіна аб падбору і вылучэнні другіх і трэціх сакратароў райкомаў, гаркомаў, абкомаў, крайкомаў, намеснікаў сакратароў парткомаў пярвочных арганізацый і партаргаў. Варта толькі памоміць, што гутарка ідзе аб вылучэнні некалькіх сот тысяч партыйных кіраўнікоў, каб аніцці усё велізарнае значэнне гэтага мерапрыемства.

Новыя кадры, якія прыйшлі ў партыйны апарат, трэба акружыць асабай увагай і клопатамі. Ім патрэба, перш за ўсё, сістэматычная дапамога, сістэматычная вучоба. Асабліва важна палчыць уважэнне таварыша Сталіна аб тым, што «неабходна перш за ўсё павярнуць увагу нашых партыйных таварышоў, уважэнчых у «бегучых пытаннях» па лініі таго ці іншага ведамства, — у старану вялікіх палітычных пытанняў міжнароднага і ўнутранага характару». Неабходна палчыць палітычную работу, паставіць, як асноўную, задачу палітычнай асветы і большасціага агартавання новых партыйных кадры.

чэпня тэорыі, запучнаюць палітычнай і тэарэтычнай работы — паказальны адсталасці саміх партыйных кіраўнікоў. А ў нас

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙННІ Ў ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

КАМЮНІКЕ АБ БАЯХ У ШАНХАІ

ШАНХАЙ, 17 жніўня. (БЕЛТА). Учора, у 13 гадзін, выпушчана афіцыйнае камюніке, у якім указваецца: 1) У 7 гадзін раніцы 16 жніўня кітайскія часці занялі жаночую школу «Літо» і сярэднюю школу «Юэун» і прасоўваюцца далей у напрамку да штаба японскіх ваенных сіл у Хон-гю. 2) У выніку абстрэлу кітайскай пяхай артылерыяй моцна разбураны будынак, дзе знаходзіцца японскае вазна-роўскае вадзтва. 3) Японскія войскі, размешчаныя на тэксільнай фабрыцы «Нундэ», атакавалі кітайскія пазіцыі на Чунцзян-Роў, дзе палесныя ваякі страцілі атакі. 4) У 9 гадзін раніцы не менш 20 японскіх самалётаў бамбардзіравалі кітайскія войскі ў паўночным сектары ў раёне Ісаякан, аднак, бамбардзіроўка не прынесла ніякай шкоды. Праследуюцца кі-

тайскія самалётамі, японскія самалёты скрыліся. У некалькіх месцах устаноўлены кітайскія зенітныя гарматы. У 8 гадзін раніцы не менш 20 японскіх самалётаў пралеталі над Нансянам (на захад ад Шанхаю) і скінулі некалькі бомб, якія не прычынілі ніякай шкоды. У 8 гадзін 20 мі-нут у Шанхаі адбыўся бой паміж кітайскімі і японскімі самалётамі.

Бамбардзіроўка японскіх самалётаў на Лінцзыну разбурана некалькі будынкаў. На дахах раду магазінаў у раёне Хонгю японцамі устаноўлены зенітныя гарматы.

ТОБЮ, 17 жніўня. (БЕЛТА). Шанхайскі карэспандэнт «Ні-ні-ці» піша, што атрал японскай морскай авіяцыі ўчора зноў зрабіў налет на Нанкін.

ПОСПЕХІ КІТАЙСКАЯ АВІАЦЫІ

ШАНХАЙ, 17 жніўня. (БЕЛТА). У часе учарашняга паветранага бою ў Нанкіне было збіта 11 японскіх самалётаў.



Учора на ўсебеларускіх стадыёне пачаўся традыцыйны гарадскі розыгрыш на дэкай атлетыцы на прыз газеты «Звязда». У забегх мужчыні на 100 метраў першае месца заняла каманда таварыства «Тэм», якая набрала 18 ачкоў. Дзешы асабісты рэзультат на гэтай дыстанцыі паказаў член гэтага таварыства т. Ранапорт — 12 сек. Другое месца заняў па-за конкурсам калгаснік Шклоўскага раёна т. Мігурскі — 12,1 сек.

за 29,6 сек. Рэкардсмен БССР Спяпан Паронек («Харчавік») мянуў кагэ на 51 метр 9 сент. Студэнтка тэхнікума фізкультуры тав. Геруцкая штурхнула ядро на 9 метраў 35 сентыметраў. Роўна на 7 сентыметраў ад яе асталася Іманамука Барысевіч. У прыжках у вышыню лепшы рэзультат паказаў выхадзец тэхнікума фізкультуры Нікалай Сокалаў, які ўзяў вышыню — 175 сент.

Агульнае першынства за чатырох відах (бег на 100 і 200 метраў, мятанне камя і штурханне ядра) за учарашні дзень заваявала каманда тэхнікума фізкультуры, якая набрала 62,5 ачка. Мінулагадні пе-

рамочна прыз «Звязды» каманда «Тэм» набрала толькі 58 ачкоў. На трэціх месці каманда «Харчавік». Па другой групе каманд першае і другое месца дзеліць таварыства «Маланка» і «Мукамоля».

Сення ў 10 гадзін да 12 гадзін дні і з 6 гадзін вечара працяг спарбінстваў. Азбуцкія забегі на 100, 400, 1500 і 5000 метраў, барьерны бег, трайны прыжык і даўжыню, прыжык і вышыню з пастом, мятанне дыска і молата і штурханне ядра.

НА ЗДЫМКУ: злева — удзельніцы розыгрыша, студэнткі ордэнаўскага тэхнікума фізкультуры тт. Курч, Шаблоўская і Жураўская, справа — старт па бегу на 100 метраў для мужчыні. Фото С. Грына.

АНТЫФАШЫСЦІЯ СЯЛЯНСКІЯ МІТЫНГІ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 16 жніўня. (БЕЛТА). Учора ў Польшчы пачаўся вялікі абшчына таварыства «Сяляне польскіх салдат». Гэтае «сяляне» сялянская партыя «Стронніцтва людоў» ператварыла ў «сялянскі дзень». На ўсёй Польшчы праходзілі сялянскія мітынгі, на якіх прымаўся антыфашысцкія рэзалюцыі, якія патрабавалі роспуску сейма і сената і новых выбараў на дэмакратычных асновах.

Левы друк азначае, як сімптаматычны факт, тую акалічнасць, што ўрач дазволіў учора эндэкам, упершыню за шмат гадоў, наладзіць у Варшаве вулічныя палітычныя дэманстрацыі. У той жа час у Лодзі ўдзельнічалі мітынгі, склікаемы польскай сацыялістычнай партыяй.

Наводзіць слоў газет «Роботнік», пэнэра забараніла агульнае ўваходжанне ў сацыялістычныя месцы, прызначаныя для рабочых, сялян і вайсковых частак. Польшкі друк азначае, што ў раздзек мясцовасцей у сялянскія мітынгіх прымаў ўдзел масовыя арганізацыі ППС (польскія сацыялістычныя партыі) і класавых прафсаюзаў.

Апачасова ў раздзек гарадоў Польшчы адбыліся дэманстрацыі выказаў пад лозунгамі, аб якіх газета «Наш шпегдэн» піша, што гэта былі гітлераўскія лозунгі, перакладзеныя з нямецкай мовы на польскую.

Наводзіць слоў газет «Роботнік», пэнэра забараніла агульнае ўваходжанне ў сацыялістычныя месцы, прызначаныя для рабочых, сялян і вайсковых частак. Польшкі друк азначае, што ў раздзек мясцовасцей у сялянскія мітынгіх прымаў ўдзел масовыя арганізацыі ППС (польскія сацыялістычныя партыі) і класавых прафсаюзаў.

Апачасова ў раздзек гарадоў Польшчы адбыліся дэманстрацыі выказаў пад лозунгамі, аб якіх газета «Наш шпегдэн» піша, што гэта былі гітлераўскія лозунгі, перакладзеныя з нямецкай мовы на польскую.

САМАГУБСТВЫ ў ФАШЫСЦКАЙ ГЕРМАНІІ

БЕРЛІН, 17 жніўня. (БЕЛТА). Самагубствы ў фашысцкай Германіі сталі амаль штозвычайнай з'явай. За апошні час выпадкі самагубстваў яшчэ больш пачасталіся.

Апачасова ў раздзек гарадоў Польшчы адбыліся дэманстрацыі выказаў пад лозунгамі, аб якіх газета «Наш шпегдэн» піша, што гэта былі гітлераўскія лозунгі, перакладзеныя з нямецкай мовы на польскую.

ПРЭЗІДЭНТ ПАРАГВАЯ ПАДАЎ У АДСТАЎКУ

НЬЮ-ЁРК, 16 жніўня. (БЕЛТА). Згодна паведамленню Юнайтэд Прэс асэсамблея (стацыя Паравая), прэзідэнт Паравая Франка падаў у адстаўку. Часовы прэзідэнт Паравая назначыў палкоўніка Парэ-дэ. Чкалоў, што ў бліжэйшым часе будзе сфарміраваць новы ўрад Паравая.

Апачасова ў раздзек гарадоў Польшчы адбыліся дэманстрацыі выказаў пад лозунгамі, аб якіх газета «Наш шпегдэн» піша, што гэта былі гітлераўскія лозунгі, перакладзеныя з нямецкай мовы на польскую.

ЗАКРЫЦЦЕ ПОЛЬСКАГА ГЕНЕРАЛЬНАГА КОНСУЛЬСТВА ў ТЫБІСІ І ПОЛЬСКАГА КОНСУЛЬСТВА ў ХАРКАВЕ

У выніку дыпламатычных перагавораў паміж уладам СССР і ўладам Польскай рэспублікі па пытанню аб консульскай сетцы, урад Польскай рэспублікі прыняў рашэнне аб закрыцці з 1 снежня гэтага года генеральнага консульства ў Тыбісі і консульства ў Харкаве. (БЕЛТА).

ПРЫЕЗД ДЭЛЕГАЦЫІ ЧЭХАСЛАВАЦКІХ ЧЫГУНАЧНІКАУ

НЕГАРЭДЛЕ, 17. (Кар. «Звязда»). Сення з Прагі прыехала ў СССР дэлегацыя чэхаславацкіх чыгуначнікаў у складзе 13 чалавек. Большасць членаў дэлегацыі — машыністы. Яе ўзначальвае прадстаўнік федэральнай чыгуначнікаў Крауц Чэхаславацкія чыгуначнікі наведаць Маскву, Харкаў і Кіеў.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Як паведамае іспанскае міністэрства абароны ад 16 жніўня, на цэнтральным фронце — без перамен. Адываецца лёгкая артылерыя і вінтаўчанна-кулясная перастрэлка. Ва ўніверсітэцкім гарадку, у будынку мельніцкага факультэта мянежнікі ўзарвалі міну, якая не прычыніла, аднак, вікаў шкоды рэспубліканцам. На старону рэспубліканцаў перайшлі 12 салдат мянежнікаў.

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

Як паведамае міністэрства абароны, мянежнікі зрабілі рад атак у раёне Вільель. Усе атакі былі адбиты.

ПАЎНДЭНЫ ФРОНТ

У сектары Пасабанка мянежнікі падвергілі інтэнсіўнаму абстрэлу пазіцыі рэспубліканцаў.

ДЗЕЙННІ АВІАЦЫІ

Згодна афіцыйным весткам, перагаварам агентствам Эспань з Барселонай, 16 жніўня ноччу самалёты мянежнікаў імкнуліся зрабіць налет на Барселону. Зенітныя батарэй рэспубліканцаў неаказалі на акрылі аголь на фашысцкіх самалётах і прымуцілі ўнікаць. Паслядоўна адшчынілі рэспубліканцаў, самалёты мянежнікаў, лятаючы над Балалона (на поўнач ад Барселона), скінулі некалькі бомб, ёсь афіры сярод грамадзянскага насельніцтва.

ПАЎСТАННЕ ў ГАРНІЗОНЕ МЯЦЕЖНІКАЎ У ЛАРАЧЭ

ЛОПДАН, 17 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамае агентства Эспань з Гібралтара, у гарнізоне іспанскіх мянежнікаў у Ларачэ (Іспанскае Марока) часці рэгулярнай арміі разам з афіцэрамі паўсталі супроць «фалягістаў» і «замежнага легіёна». Паўстаўшчыя былі гаспадарамі становішча чатыры дні, пакуль з Сеуты і Тэтуана не былі перанесены ў Ларачэ ваяцкія палмаванні. Паўстанне было падушлена з дапамогай германскіх самалётаў, якія безупынна бамбардзіравалі гарод. Было забіта звыш 200 афіцэраў і салдат. Некалькі афіцэраў расстрэляны, другія разжалаваны і апраўлены на фронт.

БАЛОТЫ АДСТУПАЮЦЬ...

У Пасэсі (Любавіцкі раён) у басейне ракі Арэс

У Пасэсі (Любавіцкі раён) у басейне ракі Арэс ўжо рад год вялікая буйная мелірацыйная работа. У балот адываецца каля 20 тысяч гектараў зямлі. Балоты адываны і прарэзаны магістральнымі каналамі і там, дзе раей не было пракраці чалавек, раса аска і дзікія травы — там узніклі культурныя лугі і налі калгасу і саўгасу. Тут ілпер добра распе абе, жыта, канопі, гародні культуры. У мінулым годзе калгас і саўгас аграрнай ваеннай арганізацыі ураджаў ачыню 34 гектары з гектара, соўга 22 гектары. Калгас «Ларнік» атрымаў сена 50 гектараў з гектара, соўга іна «10-голдэ БССР» — 13 гектараў валакна-пінкі. І ў бугучым годзе калгас і саўгас збіраюць найбольшы ўраджай. У лугасе «Лялі» ў першым укосе сярэдні ўраджай склаў каля 6 тон сена з гектара, а пасобная ўчасткі далі да 10 тон. Пробныя абмалоты жыта азімага далі ў бугучым годзе 25—30 цэнтэраў з гектара.

У Пасэсі (Любавіцкі раён) у басейне ракі Арэс

У Пасэсі (Любавіцкі раён) у басейне ракі Арэс ўжо рад год вялікая буйная мелірацыйная работа. У балот адываецца каля 20 тысяч гектараў зямлі. Балоты адываны і прарэзаны магістральнымі каналамі і там, дзе раей не было пракраці чалавек, раса аска і дзікія травы — там узніклі культурныя лугі і налі калгасу і саўгасу. Тут ілпер добра распе абе, жыта, канопі, гародні культуры. У мінулым годзе калгас і саўгас аграрнай ваеннай арганізацыі ураджаў ачыню 34 гектары з гектара, соўга 22 гектары. Калгас «Ларнік» атрымаў сена 50 гектараў з гектара, соўга іна «10-голдэ БССР» — 13 гектараў валакна-пінкі. І ў бугучым годзе калгас і саўгас збіраюць найбольшы ўраджай. У лугасе «Лялі» ў першым укосе сярэдні ўраджай склаў каля 6 тон сена з гектара, а пасобная ўчасткі далі да 10 тон. Пробныя абмалоты жыта азімага далі ў бугучым годзе 25—30 цэнтэраў з гектара.

У Пасэсі (Любавіцкі раён) у басейне ракі Арэс

У Пасэсі (Любавіцкі раён) у басейне ракі Арэс ўжо рад год вялікая буйная мелірацыйная работа. У балот адываецца каля 20 тысяч гектараў зямлі. Балоты адываны і прарэзаны магістральнымі каналамі і там, дзе раей не было пракраці чалавек, раса аска і дзікія травы — там узніклі культурныя лугі і налі калгасу і саўгасу. Тут ілпер добра распе абе, жыта, канопі, гародні культуры. У мінулым годзе калгас і саўгас аграрнай ваеннай арганізацыі ураджаў ачыню 34 гектары з гектара, соўга 22 гектары. Калгас «Ларнік» атрымаў сена 50 гектараў з гектара, соўга іна «10-голдэ БССР» — 13 гектараў валакна-пінкі. І ў бугучым годзе калгас і саўгас збіраюць найбольшы ўраджай. У лугасе «Лялі» ў першым укосе сярэдні ўраджай склаў каля 6 тон сена з гектара, а пасобная ўчасткі далі да 10 тон. Пробныя абмалоты жыта азімага далі ў бугучым годзе 25—30 цэнтэраў з гектара.

У Пасэсі (Любавіцкі раён) у басейне ракі Арэс

У Пасэсі (Любавіцкі раён) у басейне ракі Арэс ўжо рад год вялікая буйная мелірацыйная работа. У балот адываецца каля 20 тысяч гектараў зямлі. Балоты адываны і прарэзаны магістральнымі каналамі і там, дзе раей не было пракраці чалавек, раса аска і дзікія травы — там узніклі культурныя лугі і налі калгасу і саўгасу. Тут ілпер добра распе абе, жыта, канопі, гародні культуры. У мінулым годзе калгас і саўгас аграрнай ваеннай арганізацыі ураджаў ачыню 34 гектары з гектара, соўга 22 гектары. Калгас «Ларнік» атрымаў сена 50 гектараў з гектара, соўга іна «10-голдэ БССР» — 13 гектараў валакна-пінкі. І ў бугучым годзе калгас і саўгас збіраюць найбольшы ўраджай. У лугасе «Лялі» ў першым укосе сярэдні ўраджай склаў каля 6 тон сена з гектара, а пасобная ўчасткі далі да 10 тон. Пробныя абмалоты жыта азімага далі ў бугучым годзе 25—30 цэнтэраў з гектара.

ЧЭСНАСЦЬ ПІОНЕРАЎ

Пялёна брыгадзір калгаса «Новае жыццё», Ганчанскага сельсавета, Кічэўскага раёна, Фама Харлап па лароў ў Ганчанскую краму згубіў кісет з 209 руб. грашнік і вайсковым білетам. Па лароў ілпі піонеры Корбут Міхаіл і Мусыяка Міхаіл, які і знайшлі гэты кісет. Піонеры дэталі Харлапа і вярнулі яму яго згубі.

КАЛГАСНІК.

— Інструкцыйны дзень аб XXIII Міжнародным юнацкім дні для дэкальціраў, агітатараў і прапагандастаў гарода адыбу дзеньна 20 жніўня, у 7 гадзін вечара, у вялікай зале Дома партызанаў. Уваход па комсамольскіх білетах. Менгерком ЛКСМБ.

КАШТОУНЫ ВЫГРЫШ

Работнік гомельскага мяскамбіната тав. Козін па білету 11-й латарэі Асаблівыха выйграў ралы. (БЕЛТА).

АД ЧЭРВЕНСКАГА РК КПФВ

З'яўляючы партыйны білет № 564498 ужо ў 1936 годзе, выданы Чэрвеньскім РК КПФВ на імя Філіпа Віны Оснаўца, лічыць за сапраўднага.

Сакратар Чэрвеньскага РК КПФВ КАСЦЮКОВІЧ.

Адызны рэдактар Д. В. КОРКОВ.

Гукавы кінатэатр „Чырвоная Зорка“

ГУКАВЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ НА ПАЎНОЧНЫМ ПОЛЮСЕ

АБ ГЕРАІЧНАЙ ЭКСПЕДЫЦЫІ

СЕННЯ ў ТЭАТРАХ І КІНО:

Паміжшанна Вел. дэяр. драм. тэатры т. 24-905

Дэяр. Драмажытара рускага драматычнага тэатра БССР

А. М. Горкі ДЗЕШ СОНЦА Песя з 4 карт.

Гукавы кінатэатр «Чырвоная зорка» КІЯЎВА На летняй эстрадзе — концерт. аддз.

Дзіцячы гукавы кінатэатр МЫ З КРАМІНГАТА

Гукавы кінатэатр «Пролетарый» ТАСРПОН На летняй эстрадзе — концерт. аддз.

Гукавы кінатэатр «Ігараўнавава» СЫН РЫБАКА

Гукавы кінатэатр «Свадэга» СВЯТА СВЯТОГА ЮРГЕНА

Гукавы кінатэатр „ПРОЛЕТАРЫЙ“

Ад 19 жніўня вялікі мастацкі гукавы фільм НА ДАЛЁКІМ УСХОДЗЕ

Аўтары сценарыя — П. ПАУЛЕ ПЕА І С. РАДЗІНСКІ. У гал. ролы: Н. І. БАГАЛОЎ, В. Ф. ЗАЙЧЫКА, М. П. БОДУМАН, Н. В. КОШКІНА, Д. Н. СВЕРДЛІК.

— НА ЛЕТНЯ І ЭСТРАДЗЕ —

працяг Гастролей артыстаў

АСТАХАВА І ЛЬВОНІЧА ў новым рэпертуары

ІАН УДАЛЕСКІ — Ітаніа мус. інструм., ВАДАН І ТЕСЛЕР — аляскія-апрабатычныя аццол.

Пачатак сенаў: 6, 7, 45, 8, 30 і 11 гадзін. Каса адкрывае з 1 гадзіны дз.

ВЫПУШЧАНЫ ў ПРДАЖ СУХІЯ НАЦЕНТРАВАНЫЯ НАПІТКІ „НЕКТАРЫН“

і М О Р С у парашку клявевы, яблычны і інш.

Вырабляюцца на чыстым дукру і натуральна-фруктова-ягдальных экстрактах.

«Нектарин» расфасаван ў кароўках па 60 гр.

Морс упакован ў мяшчохі па 20 гр.

ТАКСАМА ЁСЦЬ ХЛЕБНЫ І ГРУШАВЫ СУХІ квас у расфасоўцы па 300—500 гр.

ГАНДЛЮЮЧЫМ АРГАНІЗАЦЫЯМ ЗАКАЗЫ накіроўваць на Беларускае БАЗУ «СОЮЗПТБАКАЛЕЯ» г. Менск, Няміта, 1, тэл. № 20-533. Бел. база «Союзптбакалея».

Менскі вярочны педагогічны інстытут ІМЯ А. М. ГОРКАГА

ПРАВодзіць ПРІЕМ СТУДЭНТАЎ

На 1937—38 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

На наступныя факультэты: гістарычны, географічны, літаратурны і мовы, дашкольнай і на замежнае аддзяленне факультэта замежных моў

Тэрмін навування на факультэты гістарычных, географічных, літаратурна і мовы з галы, а на дашкольнам факультэце і на замежным аддзяленні факультэта замежных моў 4 гады.

Інстытут рыхтуе выхадцаў для сярэдняй школы, педагогічных вучылішч і рабфакаў.

У інстытут прымаюцца выключна асабліва поўна і няпоўнаады атрыманай (дзяснігодка, педучылішча, тэхнікум, рабфак) або атрыманай атэстац аб скончэнні сярэдняй школы ў парадку эквівалента.

Неаднаразі ад адукацыі паступаючы падвяргаюцца іспытам у абым сярэдняй школы па рускай і беларускай мовах (шляхоўны твор, граматыка і літаратура), палітравале, матэматыцы (тэма і п'яромова), фізіцы, хіміі і адной з замежных моў (англійскай, нямецкай, або французскай — па выбару паступаючага).

Паступаючы на факультэты: гістарычны, географічны, літаратурны і мовы падвяргаюцца дадатковым іспытам па тэаграфіі.

УВАГА: Скончыўшы сярэдняю школу (дзяснігодку) і маючы на асобных прадметах адлікі «выдатна», а на астатніх прадметах (матэматыка, фізіка, хімія, музыка, фізікультура) адлікі не ніжэй «добра», прымаюцца ў інстытут без прыёмных іспытаў. Гэты прыём расфасоўваецца і на скончэнні сярэдняй школы ў парадку эквівалента.

Звыш п'яромова на імя дырэктара МП з прадстаўленнем наступных дакументаў: аўтабіяграфіі, атэстац аб скончэнні сярэдняй і няпоўнаады атрыманай школы (у арыгінале), шапшарта (прад'яўляецца пры асабістай ацэнцы і літаратура), палітравале, матэматыцы (тэма і п'яромова), фізіцы, хіміі і адной з замежных моў (англійскай, нямецкай, або французскай — па выбару паступаючага).

УВАГА: У ваенныя трыбны ўказаны, які фактальна і спецыяльнасць паступаючы выбірае, а тамсена чалавечы адрас.

ПРІЕМ ЗАІАФ АБ ЗАЛІЧЭННІ да 25 жніўня 1937 г. а прыёмныя іспыты і залічэнне ў лік студэнтаў да 25 жніўня 1937 г.

Імяны пазываю на адрасу: гор. Менск, Універсітэцкі гарод, калгасны корпус, каліжарыя вярочнага МП, пакой № 2-66 з 6 да 8 гадзін вечара.